

СЕНЬНЯ У НУМАРЫ

- * Буйныя выигрыши па тыражы пазык індустрыялізацыі.
- * Суду выдан дэпутат польскага сойму Бачынскі.
- * „Івароўшчына“ ў ППС
Працэс шахцінскіх шкоднікаў

Шматтысачны мітынг пратэсту супроти прысуду над Грамадой.
Тыраж пазык ў эмачненіні сялянскае гаспадаркі ў Бабруйску.

АРТЫКУЛЫ:

- Грамада на катарзе—няхай жыве Грамада!
- Абаронцы ўсходнепольскай свабоды.
- ВЯЛІКІ ГНЕЎ.

ГРАМАДА НА КАТАРЗЕ-НЯХАЙ ЖЫВЕ ГРАМАДА!

Брайна родная! Дарогі
іркавая! Гудзеце гоманам наху-
раных прысад...

Гаумілі нас фэльдфебелі

Замёс над намі руну поль-
скіх кантактніх

(А. Аляксандровіч „Уран“).

Суд—расправа скончылася.

Дэшны прастаўнікі нацы-
нальна-рэвалюцыйнага руху Заход-
най Беларусі на доўгія гады за-
хіпуть ў каменныя машкі.

У кінгу гісторыі бела-
рускага народа за нацыянальнае і
сацыяльнае вызваленіне ўпісаны
нова і славная старонка.

Камедыя фашистскага суду над
Грамадою ўвойдзе ў гісторию, як
узор ванізарных, беспрыкладных
зьвестаў блясавага ворага над за-
хіпленым у пажон праціўнікам.

«Паказальні» на гэтых працесе-
даўні правакатары.

«Документы» рабілі фальшивых
справай настры.

Суддзізмі былі былы царскі
служкі.

І уесь суд—адбываўся паводле
царскіх законуў.

Іх съмненіца гісторыя...

родаў—беларускага, украінскага,
літоўскага, немецкага...

Заможныя класы Польшчы, якія
адрываюцца ад свабоду ў агні і бурь

расійскай рэвалюцыі, ускладні цэн-
трые армо на працоўныя масы. Пра-

цоўныя «нацыянальныя меншас-
ті», гэта армо адчуваюць па-

двойна... Іны разам з польскімі
рабочымі і сялянамі ўзнімаюць
съдзяў барацьбы супроты сацыяль-

нага і нацыянальнага прыгнечань-
ня. Заможныя класы абрушваюць
на іх галовы скарпёны... Старая,

знаёмая гісторыя...

Нічога не напучыліся заможныя
класы Польшчы. Іны забыліся, і
так хутка, кават аб гісторыі
чаласяй сваёй нацы.

Што-ж, тым лепш: гісторыя ў
такім выпадку паскарае свой ход...

Тым хуткі кіруючыя класы Поль-
шчы будаўць скінуты пераможнай

працетарскай рэвалюцыяй, тым

хуткі польскі рабочы, у цес-

нае з польскімі сялянамі і
працоўнымі нацыянальных мен-

шасціц, дабоўшца, свайго поўнага
вызваленія.

Ад імя ЦК МОПР у тав. Сла-
вінскі адкрывае мітынг.

— Мы сеньні,—кажа т. Славін-
скі,—сабраліся, каб пратэставаць

супроты катаржнага прыгавару

прадстаўніком Рабоча-Сялян-
скай Грамады.

Гэты прыгавар над грамадаўцамі

з'яўляўся вынікам той жа сялянскай

палітыкі, якую буржуазія праводзіці

у адносінах да рабочых і ся-
лянскіх мас.

Мы ў асобе грамадаўца,—кажа

далей тав. Славінскі,—трапім ад-

наго з саюзікаў рабочася класы

Усіх съветаў. Тым майдан павінен

быць наша глас пратэсту.

І мы тутуемы, што гэты час



Беларускі амбасада (Большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакція і галоўн. кантона

ЧАЦВЕР, 24 ліп.

1928 г.

№ 118 (2925)

Кошт асобнага нумара ўсёды 5 коп.

Мітынг пратэсту супроты катаржнага прыгавару над Грамадой

На заклік МОПР у звязалася звыш 15.000 чалавек

ВЯЛІКІ ГНЕЎ

... Позна ўчачы ніка загудзелі взытайных чалавечых правоў жыць ва сьвеце.

Вось за што засудзіл польскія шаны лепшых сіноў беларускага народу!

Адні за другім высушапаі праціўнікі рабочых і сялян, якія вырашалі свой пратэст супроты катаржнага прыгавору над Беларускай Грамадой. Раніше тысічы вачей прарабеглі чорныя неўмалымы радкі. Засуджаны... За што засуджаны?

І то пасыпела гадзінка стрэлка наблізіцца да 5-ці, як быстрым

процам, з лізунгамі ў руках, прышли на плошчу. Воні першыя атрады гарадскага пралетарыту. МОПР пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Прыгавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Пригавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Пригавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Пригавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Пригавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

Пригавар над Грамадой, надыхаючыя прыгавар на падсеце кампарты Захаднай Беларусі, згадыўся тэрор пакідаў іх сюды на мітынг пратэсту... На мітынгу адзінай сюсна была прынята рэвалюцыя, і якой гаворыца:

— Працоўныя масы і Менску праціўнікі супроты дзінай расправы з прадстаўнікамі мільённых мас рабочых і сялян Захаднай Беларусі.

ГОМЕЛЬ. (На тэлеграфу ад улас-
нага карэспандэнта). Сеньні па

сканчылі працы на прадырем-
ствах працоўнікі Гомеля вышыні на

вуліцу з сцягамі і плякатамі, пра-
тестуючы супроты катаржнага пры-
гавору над Беларускай Грамадой. У

ходзе мітынгу прымалі ўдзел не-
калькі тысяч рабочых і чырвона-

армейцаў.

БАРЫСАУ. (На тэлеграфу ад улас-
нага карэспандэнта). У Барысаве

на сканчылі працы на пляцы ра-
бочага пасёлку адбыўся 7-тысіч-
ны мітынг пратэсту супроты ка-
таржнага прыгавору. Мітынг пры-
нята рэвалюцыя з паграбаваннем

вызваленія засуджаных грамадаўцаў.

ЗАСЛАУЛЬ, 23. (На тэлеграфу). У сям гадзін вечара больш

тысічных чалавек на пляцы Волі

адбыўся мітынг пратэсту супроты

гравінгаў.

СМАЛЯВІЧЫ, 23. (Ул. кар.). А 9-
гадзініні з'явіліся адбыўся мітынг

пратэсту сялян супроты ганебнай

расправы польскіх паноў над

«Грамадой».

У мітынгу прымалі ўдзел больш

500 чал. Прывіта сялянінамі

Дэпутат польскага сойму Бачынскі выдан суду

Камітэція сойму патрабуе агалашэнія
съпісу ППС'аў-ахранынікаў

Скандалыя выкрыцьці аб кірау- ніцтве ППС

За што выданы суду дэпутат Бачынскі

ВАРШАВА, 22. На сёньнешнім пленарным пасяджэнні сойму была ўхвалена пастанова аб выдаче суду камітэція 161 дэпутат, супроты — 145.

— Калганау, — говорыць Берасоўскі, — разам з Берасоўскім. І мену сказаць, што Берасоўскі выдзялваўся над национальнымі аўстрыйцамі, прымукалі іх працаючыя гомы, боскі, таксама забівалі іх. Меня гэта прыходзілася баць кожны дзень, калі я хадзіў на работу. Гэта адбывалася ў 1917 годзе. У гэтых-жэ годзе, паводле слоў Дароўскага, Берасоўскі, расказавшы рабочым аб лютскай революцыі, стаў напраць рабочых за іх революцыйныя настроі. Пасылкі гэтага выпадку рабочым разглядаліся і выгнаны Берасоўскага з руды.

Сведка Сапрукоў падкреслівае праціўлівасць паказанняў падпредстаўнікаў жорсткасці аўстрыйцаў Берасоўскага з палоннымі аўстрыйцамі. Берасоўскі выстрый палонных у фронт і заявіў: «Калі будзеце драціца працаюць, буду вас марыць голадам і хадзіць».

У 1921 годзе Берасоўскі на звяждзе ў Ноў-Чаркаску адкрыта выступіў супроты рабочых. Берасоўскі дамагаўся, каб на руду быў прыслана сотня камандыўцаў для аховы. Рабочы ўскладвіўся і пастаўіў выступіць Берасоўскага з руды. Гэта настаянне было ўхвалена на агульнім скандзе ўсіх рабочых руды.

Наступны съезд — Залатароў, міханік па канальні «Сусветная кампания». Берасоўскага, Калганау і Эліадэса съведкоў харектарызуе, як злонік контрреволюцыйнэр. Такую ж харектарызуючы съезд дае і падсудкому Гарушичу, які падкреслівае, што ён

— Калганау, — говорыць Берасоўскі, — разам з Берасоўскім. І мену сказаць, што Берасоўскі выдзялваўся над национальнымі аўстрыйцамі, прымукалі іх працаючыя гомы, боскі, таксама забівалі іх. Меня гэта прыходзілася баць кожны дзень, калі я хадзіў на работу. Гэта адбывалася ў 1917 годзе. У гэтых-жэ годзе, паводле слоў Дароўскага, Берасоўскі, расказавшы рабочым аб лютскай революцыі, стаў напраць рабочых за іх революцыйныя настроі. Пасылкі гэтага выпадку рабочым разглядаліся і выгнаны Берасоўскага з руды.

Сведка Сапрукоў падкреслівае праціўлівасць паказанняў падпредстаўнікаў жорсткасці аўстрыйцаў Берасоўскага з палоннымі аўстрыйцамі. Берасоўскі выстрый палонных у фронт і заявіў: «Калі будзеце драціца працаюць, буду вас марыць голадам і хадзіць».

У 1921 годзе Берасоўскі на звяждзе ў Ноў-Чаркаску адкрыта выступіў супроты рабочых. Берасоўскі дамагаўся, каб на руду быў прыслана сотня камандыўцаў для аховы. Рабочы ўскладвіўся і пастаўіў выступіць Берасоўскага з руды. Гэта настаянне было ўхвалена на агульнім скандзе ўсіх рабочых руды.

Наступны съезд — Залатароў, міханік па канальні «Сусветная кампания». Берасоўскага, Калганау і Эліадэса съведкоў харектарызуе, як злонік контрреволюцыйнэр. Такую ж харектарызуючы съезд дае і падсудкому Гарушичу, які падкреслівае, што ён

— Калганау, — говорыць Берасоўскі, — разам з Берасоўскім. І мену сказаць, што Берасоўскі выдзялваўся над национальнымі аўстрыйцамі, прымукалі іх працаючыя гомы, боскі, таксама забівалі іх. Меня гэта прыходзілася баць кожны дзень, калі я хадзіў на работу. Гэта адбывалася ў 1917 годзе. У гэтых-жэ годзе, паводле слоў Дароўскага, Берасоўскі, расказавшы рабочым аб лютскай революцыі, стаў напраць рабочых за іх революцыйныя настроі. Пасылкі гэтага выпадку рабочым разглядаліся і выгнаны Берасоўскага з руды.

Сведка Сапрукоў падкреслівае праціўлівасць паказанняў падпредстаўнікаў жорсткасці аўстрыйцаў Берасоўскага з палоннымі аўстрыйцамі. Берасоўскі выстрый палонных у фронт і заявіў: «Калі будзеце драціца працаюць, буду вас марыць голадам і хадзіць».

У 1921 годзе Берасоўскі на звяждзе ў Ноў-Чаркаску адкрыта выступіў супроты рабочых. Берасоўскі дамагаўся, каб на руду быў прыслана сотня камандыўцаў для аховы. Рабочы ўскладвіўся і пастаўіў выступіць Берасоўскага з руды. Гэта настаянне было ўхвалена на агульнім скандзе ўсіх рабочых руды.

Наступны съезд — Залатароў, міханік па канальні «Сусветная кампания». Берасоўскага, Калганау і Эліадэса съведкоў харектарызуе, як злонік контрреволюцыйнэр. Такую ж харектарызуючы съезд дае і падсудкому Гарушичу, які падкреслівае, што ён

ШТО ТРЭБА ЗЖЫЦЬ

йка завodu «Усход»)

Свідка Чубатій віддаває Беразоуськага в 1919 році. Каї з 1920 році з'являється атрак добрахвотників у 250 чоловік, якіх пажадалі адміністрація на польські фронт, але Беразоуськім сказав: „Я вас на фронт не пушчу, таму що ви ідеце граміць, жульничачі, і мара- звістувавши“.

Беразоўскі здрыть выступу ў супраць-
нейшай чыншчай улады, аб неабходнасць-

загаду савенка у землі абарашні країну. Берозоуські призначають, що їх називають «градом добрах-вотніка», якій належала адміністрація на польській Фронт, «маршалом Рімом».

Далей висловлюючи, що після відведення роту з фронту чирвоноармейці доїгає не могли атакувати праці, бо іх съвідома не прымали на роботу. Гета паньораджаща агапітичній старшині ю паназіячну роду съведка їх паньорад-
пім съледствіє.

Любвищеские переписки
ны Чечетары.

Показаньї падсуд- нага Калганава

На вічорі пасажирські шахцісна-
га працю 22-го мая суд порахував
да доціту ваддудага Балганаве, гор-
нага таxіка, при дачамоз язога Бер-
воїск стварау арганізацію шкодника
у Давецка-Грушайським рудакірауітва.
Калганаві вадта надрабязанів рассказав
аб тым, як налаштувалася робота на рух-
ях у першій дні савецькай влади —
плякі першияд тафусу, головд і разрух.
Бы у теті час быў назначаним таxіч-
ним кірауінком Давецка-Грушайськага
району.

Усе таго часныя абставінні,—гаворыць
ён,—стваралі пераконлівасць, што наў-
рад-ци савецкая ўлада скамлічна змо-
жа ўсіх рудын утрыманы у сваіх руках
і што, магчыма, прыдзенша распрацаўці
толькі найбольш прэдуктыўныя кавалкі
і, а рашта, магчыма, будуть зліны ў
врэзду ці наанісце. У друку ў гаты че-
зьмейдзілі заметкі аб tym, што міркуець
на стварэнні канстытуціі камітэт, які
як чэльдэвіч узмоцніў гаты че-
строй сваімі лістах. Да таго-ж,—гаво-
риць Калганau— і Барвіўскі дава-
нам іншы раз зразумев, што старыя
актыўнікі цікавяцца tym, што робіцца
на іх быльш рудых. Знаю па кансультата-
вах чакалі запісамі нароў-правадару
Ня бываў віднікнучы магчымасць шт

Практика работы сельпартторгau
з кожним днem усё ширею уживається
у парабельних арганізаціях КП(б)Б.
Зраз інституту сельпартторгау уве-
дені у наступних арганізаціях
КП(б)Б: у Крупському районі, Аршан-
ське акругі, з лютага мінулага году
у ліку 33 чл.; Карабільським, Житка-
віцьким, Турауським районах, Мазирська
акруга, у першим з має 1927 р. і у
апошніх у початку 1928 году; у На-
радильським районі таї-жа акруга з
кастрычніка 1927 р.; Жлобінським ра-
йоне, Бабруйське акругі, в студення
1928 р. у ліку 15 чл.; Партизанським ра-
йоне таї-жа акруга з сакавіка 1928 р.;
у адным районе Віцебська акругі і у
радзе району Полацька акруга. У
апошні час інституту сельпартторгау
з'єднано з Гомельською акругою.

шляхам арганышты самадаңасаң
самога сийииста. Сельпарторгі
тавіл на ваксовых сходах пы-
шитуючын на үмовах даңасаң всікі,
носілінде кралановы: заградең-
сұлымның сіләмі тың вұчасткі, якін
шаш циркелі ад патрау, наңаңың
шарынка, вызначаңыз даңажурсты
д. Краланова сельпарторгау пры-
ласи і праводіласи ү жыңғыр і ү
нику, лік скартау зьвёсса да міні-
му, а салане азанаңаңыз, што, да-
ңычы даңамозе камуністых, уда-
саң ажыңын сварқи, бойкі, лаянки,
шіл узынікалі на глебе патрау. На
шындырып сельпарторгау, у 9-ці
жылда арганыштаны на сродкі салын-
ғынан күткі, прычым, некаторлық
іншілдеп досында пасынхова, 8
льпарторгау заснавалі паказальны

клады добраної роботи сель-
грау єсть у Лукавіцькай ячей-
кобінська району, у Карапі-
чине, Мазырська акургі і рада-
х ячек.

В побач в гетьмі становчими
ладамі, було нямали винадаку
на слабі роботи сельпарторгау.
Іцькай ячейкі, Мазырська акургі,
сельпарторг в Смалехава, Га-
лицькай ячейкі. Мазырська акургі,
зелен у каструніку 1927 году,
аву толькі на заданнях ячейкі.
Робота обмежувалася привадчен-
титанік і групових гутраків з си-
мі, у інших галинах роботи сябе
правнів. Сельпарторгі Ельськай
кі, Карапічинська району, Мазыр-
ська акургі (звода прымадовані з
чеснікі), па сваї мішальні

иціку — у разе ачэек падбор сельпарторграў неиздатніюць. одне даных выбараўнага абшчыны, у складзе 34 сельпарторграў 2 ячыках ёсьць 7 кандыдаты, што зъяўляецца абсалютна вільным. Толькі палова сельпарторгаў зъяўляюцца арганізатарамі, у якой яны жывуць, а іншаванамі з іншых вёсак (за вёрст), наредка з ліку раённых ацаўнікоў. Высокі процент торгаў, на зъвязаных непасрэдна з сельскай гаспадаркай. Значыць складка палітычнай слаба разьвітая.

не праводзіліся, толькі ад-
заслухала даклад сельпарт-
ьшасць сельпартторгау на
структурный, наладжэнны, або
або сваёй работе, не забясь-
труючай літаратурай («Де-
ятели Коммунист», «Спутник
для деревни» і г. д.).
Поргі невыстарчальна пры-
місці на пасяджаны бюро
комісіі вельмі слаба вывучы-
ў работы сельпартторгау.
На раёнаў ніяма выстарчаль-
ніцы ў вызначаны зъместу
сельпартторгауз. Некаторым
зводзяць ролю райпартаргра-
выключна да правядзен-
найна-масавае работы.
Літаку трэба пашырыць
нія, аб работе сельпарт-

хаваліся над ценам ду-
нів праменінай сонца.
старыя гэтых дубы, і
ла пра іх лясное вірау-
гнянае апошніга гэтых
ь і на лічадца, бо пла-
гаспадаркі складены
д тану назад..

Новыя прывадныя пасы партыі ў вёсце

За виключенням Крупськага ра-
йону, дзе інстытут сельпартторгау уве-
дзен ужо больш году у большась-
ці іншых арганізацый быў уведзен
нядуна (кастрычнік 1927 г.—сака-
вік 1928 г.). Але ўсё ж цяпер ужо
можна падагуіць практычныя вы-
нікі іх работы. На Крупскім раёне
бысьць наступнымі даныя аб яміках
работы сельпартторгау: у 8-мі ямі-
ках раёну выдаслена было 38 сель-
партторгау, якія аблугуоўвалі 42 вёскі
з лікам двароў 2.556. За 11 месцаў

часткі і гароды, некалькі сельпарт-
рау видуць паказальннае кармлень-
жывелі, завялі падешыны кар-
ушки, вясльны кораныплоды. Сель-
парторг в. Хэдаўцы, Шейскай ачай-
ї, апрача арганізаціі па-за секта-
рый хаты-читальні і правядзення
гітмасавай работы, прынду актыўны
дзеял у арганізаціі работ па земляў-
зардкаўанні, у сваёй гаспадарцы
першы завёў травасенінне, згодна
паказальнікам агранома, арганізація
паказальнікам агарод, пры яго актыў-
ным удзеле арганізація: садова-га-

правылі пінай работы, па да-
нны ячейкі праводії сходи
на камінцівських пытаннях.
сама і в сельпарторгомі Окарад-
ской ячейкі, таго ж рею. Ячейка
учыла з сельпарторгу: 4 члены і
кандыдаты царты, з іх толькі
— сяляне, якія працуець на сва-
гаспадары, решта — служачыя.
Пара іх зводзілася да выкананыя
учынену ячейкі на багучых кам-
іх.

цікі районом, яким виконана
нала праця: у лютому 1927 р.
закінчена падгаженне аг-
спарторгау, 24 січня 1928 р.
здес сакратарою ячек став'ється
«аб праверцы і падгажені
сельпарторгау», у студзені
на райпартходзе агавар-
даклад: «вынікі работы сель-
гау і далейшыя задачы», у
праведзена раёналь нарада
торгау. Некаторыя ячейкі
ага раёну заслюховалі спра-
вны даклады сельпарторгау.

заўцаць, што гэта форма партыі вёсцы сябе апраўдае. а паказвае, што нават славутаўшчынія партыйцы, будучы зелены сельшарторгамі, праизначна большую актыўную рабоце. дзе правільна набудавана сельшарторгаў, пашыраецца не сялянства масавай партыі, шырэй асвятыліца сюрод да пастановы партыі, лепш пачына юнацтвенных кампаній. цыце актыўнасці вясковага

артная хроніка

оршані момент экспартую-
чу чаргу сэзонных га-
й, які, лёгкія скуры ци-
рабят. Ідея ўмоўненая за-
а экспарту смарчкоў (гэты
у ў гэтых гадах будзе за-
у вельмі малой колькасці,
ай грыбоў вусім слабы),
экспартующца некаторых

Экспортная хроника

У ціперації момент експартуючого
ца є першу чаргу сезонних та-
вари: ракі, яйкі, лягkі скору ді-
лят і жарабят. Ідея узмоцнення за-
гатоука да экспарту смарчкоу (геты
від тавару є гетым годзе будзе за-
гатоулены у вельмі малой колькасці,
бо ўраджай грыбоу вусім слабы),
таксама экспартиующца некаторым

Селета ўпяршыню з БССР вывозіцца за граніцу авечая воўна.

Экспартуєцца відікай волькасьць бульбіное музі таехнічнай бульбы, шпалери, рознага роду ачучы і інш. Апошнія закуплены ў вінчай волькасьці адной буйной аустрій-

у Польшчу экспартусецца буйны-
мі партымі мядра, цялачым го-
дары і інш вільх аткінай скурсыру.

Главы 1–11. Виды зданий

УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ ПРАЦАУНІКОЎ

22 МАЯ ЗЬЕЗД ЗАЧЫНІСЯ

На вячэрнім пасяджэнні 21 мая вяліса далей спречкі па дакладу т. Карліна аб перспектывах разъёўцца вароднае гаспадаркі БССР.

Выступаўшы асабліва спынялася на пытанні капітальнага будаўніцтва і на спазненны будаўнічага сезону амаль ва ўсіх аргах БССР.

Усе прамоўцы прызнавалі метагадным, каб праекты найбольш буйных работ спачатку перадаваліся на аграваренне сэктый інжынеру і тэхнікаў, што дасыль магчымасць зьўшчыць некаторыя намыслы у праектаванні, якія налягаюцца ў апошні час.

Некаторыя делегаты паказвалі на тое, што бэнконы завод, які будзеца ў Воршы, не мае яшчэ сырцовай базы. Треба падрыгтаваць насельніцтва Аршанскіх да таго, каб да моманту пуску заводу яно магло пусціць на рынок адпаведную волькасць сырцу.

Мала ўвагі ўдзеленца пытанню агнітрывалага будаўніцтва. Між тым у Беларусі разъёўцце гэтага віду будаўніцтва зьяўляецца буйной задачай. Яно дасыль магчымасць захаваць лес і значна паменшиць лік пажараў.

Інжынер па тэкстыльнай працымовасці т. Круглы звязаў увагу звязу на дрінную якасць выпрацоўванага ільну. Па яго думцы, у Беларусі треба пабудаваць хоць-бы адну фабрыку па першапачатковай апрацоўцы ільну.

— Тэкстыльная працымовасць Беларусі, — кажа далей

тав. Круглы, — адчувае вялікую патрабу ў спэциялістах. Да нас едуть на валох, а агнітрыкі на кур'ерскіх. Выкліканы гэта нікія аплатай працы і наогул недахватам тэкстыльшчыкаў.

Некаторыя арганомы ўнеслі радзелавых працоўнікоў па пытанні аб пашырэнні кармавое плошчы, што асабліва важна ў сувязі з жывёлагадоўчым уходам сельскага гаспадаркі БССР.

У спречках падкреслівалася неабходнасць пашырэння расправак торфу. Праірэмствы павінны ў абавязковым парадку ўжываць поўны працант тарфанога ападу.

На ранішнім пасяджэнні 22 мая былі прыняты разяўлюнцы па заслуханых дакладах.

У разяўлюнцы па дакладу т. Карліна звязд інжынеру і тэхнікаў вітае ёўнін кампарты ѿ шырокай крытыцы і самакрытыцы савецкай грамадскасцю нашых недахопаў. Звязд лічыць, што ў гэтай крытыцы нашых недахопаў савецкай спэциялістамі не павінен застацца ў баку, а быць актыўнымі удзельнікамі і заніць у ёй не апошніе месцы.

У новы склад беларускага міжсанкцыйнага бюро інжынерна-тэхнічных працаўнікоў абрана 17 члену і 7 кандыдатаў. Сірод члену новага бюро — тав. Каплан (інжынер Дзяржплану), Мількамановіч (еканоміст НКФ), Гольдштадт (інжынер Дзяржплану), Сафаровіч (аграном НБЗ), Алейнік (інжынер ГЭТ), Аўчынінкаў (аграном), Ноўач (тэхнік-будаўнік), Тарасаў (МББ ч.), Натансон (інжынер-хемік), Самонаў (тэхнік Лесбела).

Па нашай рабкораўскай арганізацыі (Барысав)

Некалькі год назад рабкораў у Барысаве падчалася менш дзесятка чалавек. Выдаваліся некалькі насыценгавіт з доўгімі артыкуламі на сусветных тэмах, напісанымі так, што цікава было аразумець, чаго хоча аўтар.

Звязд рабкораўскіх рады значна ўзмадніліся. Ёсць па Барысаве і Нова-Барысаве падчалада 362 рабкораў і насыченкораў, арганізаваных у 15 гурткоў.

Па дакладу т. Ісаева выказалася 16 чалавек.

Твар рабкораўскай арганізацыі можна ўбачыць з наступных лічбаў: рабочых — 84 проц., службачных і інш. — 16 проц. Партыцы — 36 працоўнікоў, камсамольцаў — 24, рэшта беспартыйныя. Жанчыны складаюць 19 проц. агульнага падрэшкі рабкораў.

Аб вялікай актыўнасці барысавскіх рабкораў гаворыць той факт, што ў кожных нумарах «Звязда», «Рабочага», «Профруджу» можна ўбачыць пекамлькі заметкі з Барысаву. Упоўнаважаны РСІ па Барысаве больш за тёлькі працуе над рассяльеданінамі заставаў рабкораў.

У горадзе выдаюцца 24 насыченкавыя газеты, з якіх паводле падчалада на тыпе «ільчоўкі».

Большасць газет мае значны дасыгненны ѿ спарэве тэхнічнай апрацоўкі: выразны друк, шмат малюнкаў, добрая веротка. Треба дадаць, што заметкі ў большай сваій частцы — кароткі, якія высыпялі ўжыццё прадпрыемства і актуальныя пытанні рабочага быту.

З ценевых бакоў рабкораўскай працы треба адзначыць наступнае:

— Слабая выхаваўчая праца парт'чыек з рабкорамі. Некаторыя ячейкі лічапці, што калі гуртаваўшчыца, дык гэта ўжо добра, а што рабкоры робяць на скодах, гэтак на цікавіцца.

— Рабкоры-партыцы і наогул дарослыя рабочыя мала актыўны, у большасці рабкораўскіх гурткоў «тон» задаюць волосьці і наогул моладь.

— Адмоўныя бакі працы па прадпрыемствах, а таксама рабочага быту высыпялі ўжыццё добра. Але насыченгавіты зусім на бачаць добрых становічых баюкі нашага жыцця, нашага будаўніцтва.

— Актыўнігайная пралагаліда ў насыченгавітах прававешчца слаба.

— Вельмі павольна праходзіць беларусізация насыченгавіта.

Толькі 17 проц. заместак у насыченгавітах напісаны на беларускай мове.

Любяўскія рабочыя абслугоўваюцца амаль што дастаткова. Тры га-

зімі выхаваўчыя выкладчыкі на

іх падручнікі.

І не прынялі, і не рас-

ПА САГЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ПА ТЕЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОСТАЙ АНАШЫХ КАРЭСПАНДЕНТАЎ

ТЫРАЖ СЯЛЯНСКАЙ ПАЗЫКІ Ў БАБРУЙСКУ

(Па телефону).

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). На ўрачыстым пасяджэнні тыражнай камісіі з удзелам рабочых і сядзін першы тыраж 48 серыі сялянскай пазыкі ад імя акруговому КП(б)В

т. Нейланд, ад акрыфабрэйро. Бампі, ад Наркамфіну ССР

т. Ерукімович і г. д. Ніжэй мы падаем нумары 48 серыі на кожнія вывали выигрышы на 50 р.

Тыраж сялянскай пазыкі такса-

на кожнія.

002.978 049.038 088.639 142.372 204.745

006.034 049.465 092.062 146.555 208.436

009.700 050.399 092.465 146.869 209.385

011.792 055.491 093.421 149.570 209.820

011.969 055.647 093.572 153.165 210.424

014.479 060.209 098.945 156.437 216.900

015.949 060.563 102.195 158.721 219.591

023.675 061.251 104.980 170.121 223.134

025.700 066.321 109.550 171.213 226.843

028.167 067.335 111.920 172.858 228.621

028.409 067.490 119.625 173.458 231.389

030.216 068.228 122.982 175.720 233.865

031.587 078.826 127.017 180.366 234.463

041.368 081.447 128.538 181.731 236.312

041.509 082.940 130.388 182.124 243.993

045.208 083.984 132.887 190.295 244.420

047.980 085.654 138.013 192.477 244.845

048.619 088.352 139.322 204.305 249.515

Перабудовы электропостанцы

МАЗЫР. (Уласны кар.). У першых лічбах чарвеня пачніцца капітальны рамонт па перабудовы Мазырскай гарэздзкай электрастанцы.

Закуплены новыя машыны. Станцы будзе пераведзена на пераменныя токі.

Перабудовыя станцы магчымасць забяспечыць электрычны съвітлом акрэзія гораду і перавесьці на электрычны рух некаторыя прадпрыемстві (друкарню і інш.).

6 новых смалакурных заводоў

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). У бігучы летні сезоне ў Віцебскай акрузе агравідзе більшія 6 новых смалакурных і смазачышчальных заводы. Заводы адкрыты ў Лізвініцкім, Межынскім, Суражскім, Вічацкім, Бешанскіцкім і Берашчанскім раёнах. Сырком і збагатам прадукцыя заводы забясьцялі. На іх будзе занятая звычайная местачковая бедната.

500 беспрацоўных атрымлівіць

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). Лік рабочых, занятых у працаўлетыях, з кожнымі месцамі павялічваецца. З пачатку летніх курсаў на падручнікі рабочага ўніверсітэту працягнулося 500 беспрацоўных, а ўсю іх працаўлетыкі занята 1403 чал. беспрацоўных, з якіх 50 прац. жанчын. Ёсьць рад працаўлетыкі, якія выключыліся з падручнікаў жанчын.

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). Гэтымі днёмі закончыліся заняткі на 1-м курсе піддзельнага рабочага ўніверсітэту. З 544 чал., што вучыліся на першым курсе, звыш 200

студэнтаў пераведзены на другі курс. Практыка першага піддзельнага курса на піддзельнага рабочага ўніверсітэту паказала, што

дзяцяў-рабочых віліка. Выявілася неабходнасць зменіць і павялічыць наступнага піддзельнага курса на 1-м курсе піддзельнага рабочага ўніверсітэту. Савет піддзельнага рабочага ўніверсітэту працягнуў да наступнага піддзельнага курса на 1-м курсе піддзельнага рабочага ўніверсітэту. Із-за піддзельнага курса на 1-м курсе піддзельнага рабочага ўніверсітэту.

Слабая выхаваўчая праца парт'чыек з рабкорамі. Некаторыя ячейкі лічапці, што калі гуртаваўшчыца, дык гэта ўжо добра, а што рабкоры робяць на скодах, гэтак на цікавіцца.

— Рабкоры-партицы і наогул дарослыя рабочыя мала актыўны, у большасці рабкораўскіх гурткоў «тон» задаюць волосьці і наогул моладь.

— Адмоўныя бакі працы па прадпрыемствах, а таксама рабочага быту высыпялі ўжыццё добра. Але насыченгавіты зусім на бачаць добрых становічых баюкі нашага жыцця, нашага будаўніцтва.

— Актыўнігайная пралагаліда ў насыченгавітах прававешчца слаба.

— Вельмі павольна праходзіць беларусізация насыченгавіта.

— Толькі 17 проц. заместак у насыченгавітах напісаны на беларускай мове.

— Падручнікі з сяродзіны зімы да самай познай восені, па якой-бы дарозе вялішаў, пад горадам кожны дзень, а асабліва ў паддзеле, заўсёды сутраўнешні дзесяткі баб,

АД УЛЯСНАГА КАРЭСПАНДЕНТА „ЗЬВЯЗДЫ”

БЕЛАРУСКІЯ ПЫТАНЬНІ Ў МАСКВЕ

МАСКА, 23 МАЯ. (Па тэлефону)

КНІГАБМЕН БССР З
ЗАГРАНІЦАЮ

Уседзяшным таварыствам культурнае
сувязі з загравіцай сказалае звядка
кнігабмену з замежнымі дзяржавамі за
першы квартал бычага календарнага
году. Для беларускіх арганізацій за
гэты перыяд атрымана з-за граніцы
1,592 выдачы; адаслае з БССР за
грашку ў парадку кнігабмену 2,545
выдачы.

У «ВОКС» адзначаюць, што звична
вашыр'я кнігабмена з замежнымі
інстытуціямі: Беларускім сельскагаспадарчым
акадэміем. Всёлі іншэйні
кнігабмені Беларускай Дзаржаўной Бібліотекі.
Цікавы супастаўленіе даных
на БССР з замежнымі данымі іншых
санкінных рэспублік. Адзначаюць, што ў
першым квартале бычага году больш
з 1/3 выдачы для навікавання ў замежні


ДАПАМОГА БЯСПРЫ-
ТУЛЬНЫМ ДЗЕЦЯМ

Цэнтральная камісія пры ЦВК ССР
на фонве У. Леніна дапамога бяспры-
тульным дзецям гаты днімі разъмер-
валася 1,900,000 руб. з гэтага фонду
таксама распушлікамі.

Сумы разъмеркоўваліся адпаведна агульным
размерам выдаткаў дзяржбюджетаў
распушлік да аднага дзяржбюджета
ССР, прычым, аднак, доля БССР і не-
каторых іншых рэспублік была павалі-
чана.

Для БССР выдзелена 83,800 руб., г. з.
4,4 проп. агульной разъмеркоўканай сумы,
з якой ў першым квартале бычага году было
з 1/3 выдачы для навікавання ў замежні

На спартыунай плашадцы фабзавучы



На спартыунай плашадцы фабзавучы

Склеромо-соцыяльная хвароба ў Беларусі

ТРЕБА АРГАНІЗАВАЦЬ ДАРМОВУЮ ДАПАМОГУ ХВОРЫМ

Часта прыходзіца чуць аб мата-
дат барацьбы з сухотамі, сыфілісам,
фавозам і г. д. міжтым зусім ні ўжы-
ваюцца віднікі арганізаційныя меры
барыбам з ячэ аздый сацыяль-
ной хваробай—склеромай. Гэта хва-
роба паражает нос, горла; хвораму
становіца дзілка дыхаць з прычи-
ны ўсё ўрасточальных пухлінавідных
нас у дыхальными горле, і калі
хвароба прагрэсует, дык хвораму
награждае смерть ад задушання. Хвароба
гэта распаўсюджана ў Гаіхіі, Бессарабіі, асабліва ж мо-
га ў нашым ССР. Больш за ўсе
масконасыці ССР паражана Бела-
русь,—у прыватнасці Слуцкай
акруга. Склеромо-хвароба звер-
лівага характару і распаўсюджана
пераважна сярод сялянскага па-
селінства і гародзей бедната.

Гэта было ўжо зоргічны
меры, каб выявіць хворых на скле-
ромо-хваробу спэцыяльных аб-
стадчынных асбілітамі і г. д.

Весь тут і начынаюцца суспіч-
насці, вусім непразумелы хвора-

МЕНСК

Новыя заводы ў Беларусі

Спаборніцтвы Самарскай дывізіі

Горны аддзел ВСНГ праставіў
у адпаведныя органы праект на-
будовы па раце Сож наступных
новых заводаў:

Фасфарытны завод (Магілёў-
ская акруга) з вытворчасцю ў
500 тыс. пуд. у год з давядзен-
нем не да мільёну пуд. Пачатак
будаўніцтва 1928-29 г.

Вапнавы завод пры станцыі
Крычаў з вытворчасцю ў 300 т. п.
Будаўнічы работы пачнуцца ў гэ-
тым годзе.

Крэйдавы завод пры станцыі
Крычаў з вытворчасцю па менш
100 тыс. пуд. Да работ будзе пры-
ступлена сёлета.

Портланд-цементавы завод пры
станцыі «Бауманары» з вытвор-
часцю 500 тысяч бочак цементу
і давядзеннем не да канца 1933-
34 году да аднага мільёну бочак
у год. Работы пачнуцца ў буду-
чым годзе.

Шахматы і шашкі ў ЦЯГНІКОХ

У цягнікох далёкага съедавання
і курортных вагонах уводзяцца шахматы
і шашкі. Гульня будзе наштаваць
мінімальнае платы (з 9 гадзін да 21 гадзіны).
Праваднікі вагону будуть
аболугоўваць гэту справу ў парадку
добрахвотнасці, дармова. Апрача
выгад для пасажыра гэта новаўве-
дзенне дасьць німае даходу аргані-
заціям Асавіхіму, які і наладзі-
ць гэтыя шахматы і шашкі.

СУД

Божы служка

Грамадзянікі вёскі Грабава, Пятры-
коўскую раён, Мазырскую акругу, Сі-
дар Губар спраўную храбсціны. На
храбсціны былі запрошаны стары і
вельмі добра з'яўляючыся—нон і дзяк. Як
заведзена, пілі і ехі, колькі ўзеле.
Потом госьці пачалі разыходзіцца. Пад-
няўся і зядовіўся пол. Толькі дзяк
застаўся.

«Выші Парасачак, яшчэ адну чарачку»
—вісліва запрашваў дзяк Міхась Бан-
дарэнка швагерку Губара, якія засталі-
ся начаваць у апошнія. Не падзваро-
ючы вічога келкага, дзіўчыны і выши-
ла. Паступова яна ап'ялела. Дзяк толь-
кі гэта і чакаў...

У гаварыўшы не ісці да хаты, бы павё-
дзяўчыну па вуліцах, в задворкі. Там, як зівер, яхні нахіліўся на пад-
вішшую дзяўчыну, паваліў і атэліў, яе
запісціўшы ёй хусткаю рот, каб на
крычыла. Дзяўчына ад гвалту саме. Тады хіты дахілі Губара і ўзве-
стілі Параску нарада ў шыгары

Арганізація ільнапри-
цоўчых пунктаў

Пры загатоўцы вагона ў блігчай
ільнінай кампаніі сняло дастаўляці ў
ільнінай колькасці лён-смэрц. Прынапла-
це гэтага ільну было звязана з ві-
дзімі труднасцімі з той прычынам, што
вашы загатоўцы органы па малі пры-
свіх пунктах ільнапроцесціх маюць
з гэтага апошніга.

Справа гэта відлужае разглядалася
Міністэрствам вінаградарства, які прыгварыў
дзяўчыні-гвалтуну вінаграду ў 10 год
без багатыя лішком, раза вінаграднікі

За дзень

ІЛЬГОТЫ ВАЙСКОУЦАМ. Усе
войсковыя вызвалены ад даплаты за
корасць при праездзе ў скорых пя-
тніках.

АДКРЫЦЫЦЕ БІБЛІЯТЭЧНЫХ
КУРСАЎ. Сёня ў Менску адправи-
ліца курсы па перападрэхтоўцы рабо-
тніцкай прафсаюзных бібліятэк. На
курсі з'ехацца з розных акруг края
40 чал.

ШЭФСТВА НАД ДЗІЧЧАЙ КА-
ЛЕНІЯМ. Ячэйка таварыства „Пры-
сядэл дзяцей“ пры МБР чыг. прыняла
шэфства над Станіслаўскай дзіччай ка-
лена. У каленіі націравана 40 кам-
плектаў дзіччай бляшы, паштас на
сроды членіў ячэйкі.

АРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПАРТУ
ДЛЯ ПЕРАВОЗКІ ХВОРЫХ. Менскі
аддзел аховы здробу асцыгнаваў 1,000
руб. на арганізацію транспарту для
перавозкі заразных хворых па горадзе.

ДЗІЧЧАЯ ПЛЯЦОУКІ НА ВАКО-
ЛІЦАХ. Акруговыя таварыства „Пры-
сядэл дзяцей“ у гэтым годзе арганізуе
тры пляцоукі для бяспрытульных дзя-
цей. Дэвяць з гэтых пляцоўк будуть
адкрыты ў Менску ў раёне Камароўкі
і Німіцкай вул., а трэція—у Бары-
саве.

Конкурс на лепшага ўклад- чыка-прапагандыстага

На Менскай акруве гэтымі днёмі
пачненца конкурс на лепшага ўкладчыка-прапагандыстага.

Прэміі будуть разыгрывацца ся-
род лепшых прапагандыстых з
разылку адна прэмія на 10 прапа-
гандыстах.

Прэміі складаюцца з наступных
прадметаў: велёсіпэд, швейныя ма-
шыны, радыё-апараты, плугі, ба-
роны, прымусы і інш.

Конкурс працягненца да 1 жніўня.

У пятніцу, 23 мая роўна з 7-й гадзінёй ўвечары
у памішканы клубу „САЙГАНДАЛЬСЛУЖАЧЫ“ адбудзеца
АГУЛЬНА-ГАРАДЗКАЯ НАРАДА КАМІСІЙ
па АХОВЕ ПРАЦЫ пры ФЗМК.

Парарад да: 1. Аховы прафсаюзаў у галіне аховы працы.
(тав. РОЗІН).

2. Даклад Менск, Акр. інспекцыі працы пры ста-
новішчы аховы працы па ахове.

Якна ўсіх члену камісій па ахове працы абавязковы
запрашаюцца прафсаюзны ЦП саюзаў, КК БР, акурговай інспекцыі
працы, УСНГБ і трасту.

ПРЭЗЫДУМ ЦСПСБ

Шлюпачны поход Смоленск-Севастополь

Начальнік горнага аддзелу ВСНГБ
інжынер Розін выехаў у Маскву з пра-
ектам пабудовы ў Гомелі адзінай ў
Беларусі мэханізаване гуты. Праект
гэты будзе дэтальнай разгляднасці у
шахтастроў. Пабудоза гуты будзе кашта-
ваць некалькі мільёнаў рублёў.



Экскурсія вучняў у гарадскі сад

Навіны науکі і тэхнікі

Дамы і мэблі з сталі

У Англіі, Амерыцы і Нямеччыне
усё шырэй распаўсюджваецца ўжы-
ванне сталі для пабудовы дамоў і
мэблі.

Сыцены і іншыя часткі дамоў скла-
даюцца з стандартных сталёвых шы-
тоў, паміж якімі ўкладаюцца роз-
наймы піцільныя праслоікі. У Ан-
гліі існуюць ужо цэлыя пасёлкі з
сталёвымі дамоў, копіт якіх зусім не-
вялікі.

Задзялілі дамы з сталі для вітраж-
ных панэляў, якія ўжываны ў кітай-
скіх храмах. Гэта дамы з сталі з
запатрэбленнем на панэлях, якія
запісціўшы ёй хусткаю рот, каб на
крычыла. Дзяўчына ад гвалту саме. Тады
хіты дахілі Губара і ўзве-
стілі Параску нарада ў шыгары

Паведамлены

— КУТОК ВУЧОНЫХ. У пятніцу,
25 мая, адчыненца пленум цэн-
тральнай савету сякцыі вучоных
працаўнікоў. Аднасцьця адбудзена
заследыў да аховы жылых панэ-
ляў дзякімі прычынам, што вітраж-
ныя панэлі з сталі атрымалі з
стадаўскіх аховы сякцыі Менску. На
пленумі дні: пітавані вітражнікамі,
курсамі і інш. Пачатак роўна з
11 гадзін раніцы.

Радыё-перадача

Наведальнік Парыскага батані-
чага саду мажы зараз матыльасць
любавацца рэлаксай на выстаўках:
тут сабраны і паказаны ў натураль-
ных аховінках шматлікія віды кас-
цілек, сарод якіх быць і вельмі ред-
кіны.

Арганізатарам удалося перамагчы
усё труднасці: у велетніх і шкіль-
ных скрынках жывуць казюлкі ў
прымітычных для іх кімітатычных умо-
вах і размнажаюцца. Тут быць ка-
зюлкі з усёй зямлю купі, пачынаю-
чу ад пустыні Афрыкі і канчычу-
чы холаднымі краінамі поўначы. Скрыш-
кі апальвонца і асфальтлюца спа-
зілічнымі прыборамі.

Сярод гэтых жывых экспанатаў
асаблівы інтарэс мадэль якіх эка-
логічны і паленісты, які падрабязна-
е пад прыроду ў афарбоўцы і форме
(мімікрай). Некаторых матылькоў,
стракаў і д. д. недзяга адзначыць, як
пільную, галінкавую і варварскую, як
якіх яны сідзяць.

каб вызыватъ хворых на склону шляхам спасительных абсцесувых висилиць і г. д.
Але колі гетыя мерапримечтым у сучасны момант чаму-побуду не маючымы, дык ва ўсякім выпадку хворым, якія на сваій ініцыятве пачынаюць личыца, органы аховы адроваў пасыны ўсім ма-

Вось тут і пачынаюца супарачкасы, зусім не разумеды хворому: з аднаго боку, бесплатнае лекавае дапамога, з другога—ларгое лаченне рентгенам (а гэтася хворым, якія на сваій ініцыятве пачынаюць личыца, органы аховы адроваў пасыны ўсім ма-

жыкаты вытаванье во врэзкіх Віцебскім і Аршансім рэзін, як больш бытых ільном, рэла вензіліх ільзвапрапорчых заводоў). Такія заводы даўшы начынсьці снажнасць у звязку зусім лягераў лён-сінцы.

Праекты набудовы такіх заводоў у складанца і зусім яны будуть прававаль, у першую чаргу ў Віцебскім і Полацкім раёнах.

25-га, пятніца
6-00—6-30—Гутарка ад ВСФК, 6-30
7-10—Беларускай рамі-газета (з
зат. адда), 7-10—7-40—Гутарка лагер-
ніара т. Жарына, 2) Гутарка агроно-
ма, 7-40—8-10—Гутарка Белкамсаюзу,
8-10—10-00—Трансдзіплін.

Такім чынам: усе кіно-апараты вытвор-
чыспальняльныя кіно-апараты вытвор-
чага характару, наукоўска-дасыследчыя
лабараторыі змогуць з поспехам
узыць для паліцічнай тэхнікі
многіх вытворчасцій гэтую магутную
зброя аналізу і нагляду.

ШЫМАНСКІ (Менск). «Будзем кри-
чаць, калі б'юць»—у Наркампрамі.
Адказны рэдактар
Ян. АСЬМОЎ

Пом.
цирк
Сегодня и ежедневно
с 10 час. утра
до 11 ч. веч.

ОТКРЫТА

передвижная
научно-показательная

ЗооВыставка
ЖИВЫХ
ЗВЕРЕЙ



ГАМБУРГСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА.
МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Экскурсии допускаются со скидкой по отношению экскурсию.

Борманіне зверей—в 8 час. вечера

Тэатр і кіно

Летний театр сада «Профінтерн»	Московский театр сатиры ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГАСТРОЛИ
Билеты от 20 к. до 1 р. 40 к. в рабочий час с 11 ч. пол. ч. утра і в часе сада с 6 ч. пол. час. веч.	Пятница, 25 мая Суббота, 26 мая Воскресенье, 27 мая
ЛИРА НА ПРОКАТ	НАСЧЕТ ЛЮБВИ
Гастрольная гастроль	Вредный элемент

ЛЕТНИЙ театр сада «Профінтерн»	Гастроли Московского театра сатиры Четверг, 24 мая «Склока» Комедия в 3-х действ., 5 карт. Пач. в 9 ч. веч. Билеты от 20 к. до 1 р. 40 к. в раб. театраль. кассе с 11 ч. пол. час. в часе сада с 6 ч. пол. час.
Кіно-тэатр «Культура»	Ад 22 мая—апошні 3 дні—вашумшыя балвікі „TRYPOLSKAЯ ТРАГЭДЫЯ“ Пачатак 1 савану а 7 г. 30 м. Каса адчынена а 5 г. 30 м.

Кіно „Чырвоная Зорка“	„НАЧНЫ ЭКСПРЕС“
Прыемнікі	Гары Піль.

Кіно ПРАЛЕ- ТАРЫ	„Гінчары“ (Шчасливыя чарапы) у 6-ці часціах
Інтарна- цыянал	Ад 22 мая—працяг 2-й і 3-я заключная сэрыя „Пляма ЗЛАЧЫНСТВА“

ЗАЧЧНЫЕ КУРСЫ

БУХГАЛЬТЕРИИ,
КАЛЬКУЛЯЦІІ
І СТАТИСТИКІ

ПРИ ЦК СБ
Продолжительность курса—8 МЕСЯЦЕВ.

Поступать на курсы можно в любой месяц года.

Приемаются лица с образованием не ниже 4 гр. семестры.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВІДЕТЕЛЬСТВА.

Іплата за першы месец 5 руб., а за остатніе по 4 руб. в месяц.

ВНОСІТЬСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВНЕРЕД по адресу:

Мінск, Всесоюзны, тэл. стат. № 632.

Подробн. условия высказываюцца за 2-ю восьміковтовым маркам. С запро-
самі обращатся: Мінск, Всесоюзны, заочным курсам.

Прымо абвестак у чарговы нумар газэты адбываеца
да 2-ое гадзіны дня.

В целях предоставления больших удобств абонентам Эльвода по сдаче ими платежей за электричество и воду
Главтрудсберкасса об'являет, что **В городском отделении № 1** на площади Свободы

выделено специальное окно исключительно по операциям Эльвода

от вкладчиков сберкасс
прием платежей Эльвода
производится во всех сберегательных кассах открытого типа
(главной, отделениях, почтовой).

В городском отделении № 1 прием платежей производится с 10 час. утра до 2 час. дня и с 3 до 4 с пол. час. вечера.

От вкладчиков сберкасс

платежи принимаются в
городском отделении **все очереди** отдельно контролером
отделения.

на
ЧЭРВЕНЬ
і да канца году

АДКРЫТ
ПРЫЁМ ПАДПІСКІ
НА ГАЗЭТУ

на
ЧЭРВЕНЬ
і да канца году

Зъвязда
(орган ЦК КП(б)б)
УМОВЫ ПАДПІСКІ

на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-ца — 5 руб.
„3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . 9 „ 75 к.

Газета «Зъвязда» дае сваім падпісчыкам дадаткам

Часопісъ „БАЛЬШАВІК
ЕЛАРУСІ“

за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА:

у МЕНСКУ: **У ПРАВІНЦІІ:** аддавальня-
газ. «Зъвязда» мі выдавец-

Савецкая, № 63,
3-і паверх, тэл.

2-81, штодзённа
ад 9-3 гада, упо-
наванымі га-
лоўнай кантроры і ўсім паш-

това - тэлеграфнымі ка-
ратамі.

**СЕКАРОВСКАЯ
ЖИДКОСТЬ**

ВЫТЯЖКА
из
СЕМЕННЫХ
ЖЕЛЕЗ
Приготовленная
по способу
профессора
д-ра БЮХНЕРА
ЦЕНА ФЛАКОНА
2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ
во всех
АПТЕКАХ и
МАГАЗИНАХ
САНГИГИЕНИ
С.С.Р.

В СЛУЧАЕ
ОТСУСТВІЯ
НА МЕСТАХ
Высыпаецца из
главного спрада
не менш
ці флаконов
при пополненні
25% задатка

ПЕРЕСЫПКА
и УПАКОВКА
ЗА НАШ СЧЕТ
входящі в обедненіе
"CRATIS."

"Моснопромсоюз"
ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
"ГЛЕН-МОСКВА"

МОСКВА
ул. ГЕРЦЕНА
№ 5 / від 10

Згублены і украдзены
наступныя дакументы лічыць
несапраўдныі:

Членская книжка № 1610 Касціара-
віч М. О., выда-
санам мэдан-
правы.

Капіяліц, книжка Яхеса Ю. І., выда-
санам Мініст-
рства.

Капіяліц, книжка № 11.059 Науто-
віча М. Г., выда-
санам Мініст-
рства.

Паштард Досінай М. І., выда-
санамі РВК.

Лекавыя книжкі Досінай М. І., выда-
санамі Мініст-
рства.

Капіяліц, книжка № 8513 Каган Э. М.,
выда-
санам Мініст-
рства.

Вучотная вайсковая книжка № 11973
Шлагель А. Р., выда-
санамі Мініст-
рства.

Вучотная вайсковая книжка № 614
Персонала І. Б., выда-
санамі Мініст-
рства.

Заліковая книжка Ікубоўскага І. А.,
выда-
санам 32-й сімігоднай.

Капіяліц, книжка Чучко А. Р., выда-
санам Мініст-
рства.

Коже публікацыі ад
вуге аднаго даку-
менту

50 кап.

Коже публікацыі
ад скасаваны
шлюбу

3 руб.

ПОЖНЫ АДПУСКІІ
можна атрымліваць газэту

Зъвязда

— па месцы свайго адпачынку —

Паведаміце ў аддзела падпісі газэты «Зъвязда» ВАШ НОВЫ АДРАС,
і Вам будзе высылацца газета па месцы знаходжання ў ведуону

БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

на 26 мая гэтага года а 12 гадз. дня назначаюца

ВУСНЫЯ ТАРГІ на здачу

у арэнду **САДУ**

ПРИ МЕНЦЭНТРСПРАУДОМЕ (вул. Валадарскага д. № 4)

Агляд саду штодзённа да 4-х гадзін дні.

Жадаючыя прыняці ўзведаць у час таргоу 100 р. задатку.

Таргі адбывацца ў кантынэрі Менцэнтрапрудому. АДМІНІСТРАЦІЯ

7-81

Менск, Галоўлітбел № 300.